

**Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага -  
сацыякультурны і інфармацыйны цэнтр рэгіёна.**

**Да 70-годдзя з дня заснавання.**

**Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі**

Брэст, 7-8 красавка 2010 г.

Пад агульнай редакцыйнай кандыдата філалагічных навук Ст. Р. Рачэўскага  
Складальнік *А. М. Мяснянкіна - намеснік дырэктара па навуковай рабоце  
Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

Рэдакцыйная калегія:

*Т. П. Данілюк - загадчык Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

*А. М. Мяснянкіна - намеснік загадчыка па навуковай рабоце*

*Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

*Г. І. Бурына - намеснік загадчыка па бібліяінізчнай рабоце*

*Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

*В. А. Гарбачэўская - загадчык інфармацыйна-бібліяграфічнага аддзела Б  
рэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

*М. М. Лыскавец - загадчык аддзела аўтаматызацыі*

*Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага*

Б 89      Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага - сацыякультурны і інфармацыйны цэнтр  
рэпёна. Да 70-годдзя з дня заснавання. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі  
(Брэст, 7-8 красавіка 2010 г.) / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага ; складальнік  
А. М. Мяснянкіна. - Брэст, 2010 - 152 с., 8с., ил.

Зборнік складаюць даклады, прачытаныя на навукова-практычнай канферэнцыі "Брэсцкая абласная  
бібліятэка імя М. Горкага - сацыякультурны і інфармацыйны цэнтр рэпёна. Да 70-годдзя з дня заснавання"  
(Брэст, 7-8 красавіка 2010 г.). Сярод аўтараў - навукоўцы Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.  
Пушкіна, Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта (Пінск),  
дырэктары абласных бібліятэк рэспублікі, супрацоўнікі Брэсцкай абласной і публічных бібліятэк Брэстчыны.

Зборнік адрасаваны гісторыкам, культурологам, краязнаўцам і бібліятэчным работнікам усіх  
катэгорый, а таксама можа быць карысны тым, хто цікавіцца духоўнай спадчынай беларускага народа  
і яго гісторыяй.

УДК 02(091) (476.7)

ББК (4Бен - 4Бре)

© Областная библиотека им. М. Горького, 2010

© Оформление ООО «Полиграфика», 2010

*Ильин А. Л.*

## ЕПИСКОП ЗИГМУНТ ЛОЗИНСКИЙ - БИБЛИОФИЛ

Первый пинский католический епископ Зигмунт Лозинский (1870-1932) оставил яркий след в истории Полесья. Недаром в настоящее время уже завершается процесс причисления к лику блаженных этой светлой личности и истинного пастыря.

Родился в образованной шляхетской семье. Отец Владислав Лозинский - «инженер, участник восстания в 1863 году, владелец имения в Обидове [под Новог-рудком - А.И.], всесторонне талантливый человек, свободное время посвящал живописи, научному литературству и написанию статей «Gazety Rolniczej» и «Lowcy Polskiego» [1, s. 6]. Огромное влияние на формирование личности Зигмунта оказал его родной дядя, преподаватель Санкт-Петербургской духовной католической семинарии, ксёндз Витольд Чечот (1846-1929), который опекал молодого человека во время учёбы того в Санкт-Петербурге. Дядя до посвящения в сан был довольно известным композитором и пианистом, а будучи профессором теологии, написал с десяток книжек по религиозной тематике. Интересно, что он в 1911 году издал книгу, посвященную белорусскому вопросу. Возможно, именно Витольд Чечот привил племяннику любовь к книге. Зигмунт получил также прекрасное образование: закончил Варшавскую классическую гимназию, католическую Санкт-Петербургскую Духовную Академию, учился в Папском библейском институте в Риме.

До революции он читал лекции в Санкт-Петербургской духовной академии. Даже будучи бискупом, Зигмунт Лозинский преподавал Священное Писание им созданной в 1925 году Пинской высшей духовной семинарии. Кроме того, он был автором многочисленных теологических трудов, издал следующие книги:

- О Msza sw. w obrz^dku wschodnim grecko-slowianskim. Петроград, 1916;
- ) Chrzescijanska milosc Ojczyzny i praca narodowa. Гнезно, 1919;

- 3) Swi^ty rozaniec. Пинск, 1921;
- 4) Vademecum jubileuszowe. Пинск, 1926;
- 5) Rozwazania majowe dla duchowienstwa. Познань, 1927;
- 6) Intronizacja Najslodszego Serca Pana Jezusa. Пинск, 1928;
- 7) Chwala Panu. Пинск, 1931;
- 8) Modlitwy do wspolnego odmawiania w diecezji Pinskiej. Пинск, 1932.

Преподавательская работа и научная деятельность требовали энциклопедических знаний и отличной теологической подготовки. Для этого требовалась личная библиотека, в первую очередь из богословских книг. Думается, что свою библиотеку Зигмунт Лозинский начал собирать ещё в Санкт-Петербурге. Поскольку в Пинске с бискупом жил до самой своей смерти его дядя Витольд Чечот, то можно предположить, что и библиотека последнего влилась в книжное собрание племянника. Отметим, что бискуп был полиглотом. Он знал 12 языков: польский, немецкий, французский, итальянский, латинский, древнегреческий, древнееврейский, литовский, латышский, русский, украинский и белорусский (был илциатором первого богослужения в католическом костёле на белорусском языке). Поэтому в его библиотеке были книги на всех этих языках.

Первое известное нам упоминание о библиотеке Зигмунта Лозинского находим в отчете [2, л. 4] за 1934-1935 годы библиотеки Пинской высшей духовной семинарии: «Закончена такая библиотечная работа, как каталогизация наследства умершего Ксёндза Бискупа Лозинского, которое составляет 6762 номера. Это книжное собрание находится в специальном зале Лозинского, украшенном бюстом Бискупа [наверно, работа известного полесского скульптора Бальбины Свитич-Видацкой. - А. И.]. Все эти книги записаны также в большом библиотечном каталоге». Во время работы в Национальной библиотеке Беларуси мне случайно попала книга из книжного собрания Зигмунта Лозинского - альманах минского поэта Адама Пенькевича (1799-1879) «Војан», выданный в 1838 году в Вильне. Адам Пенькевич! известный любитель полесской культуры, и, думается, выбор бискупом такой редкой и дорогой книги не случаен: он интересовался историей и культурой Полесья.

У Зигмунта Лозинского был в Пинской семинарии соратник-библиофил, профессор Винцент Гербатовский (1870-1943), богатая библиотека которого насчитывала свыше 8200 книг. «Среди них находится около 400 древних изданий, там же несколько инкунабул. Все книги в очень хорошем состоянии, в значительной части переплетены. Отметим среди них ценные издания отцов церкви Амброзия Афанасия, Юстина, Дионисия, Иоанна Хризостома, средневековых theologов ка! Бонавентура, а также писателей Salmerona, Patawjusza, Azpilcuety, Bellarminal Natalisa, Gawantego, с новых Kleutgena и т. п. Кроме теологии много есть ... философии и, между прочим, основные произведения Ueberwaga и Foerbesa. Из польских писателей имеются Кромер, Соколовский, Гурский, Ленгих, Ворони! и, конечно, целое множество новых» [2, л. 4].

Можно предположить, что библиотека Зигмунта Лозинского была более ценной чем библиотека Гербатовского, так как у бискупа было больше материальных возможностей, а также имелось много агентов и консультантов по покупке книг в разных странах Европы. Отметим, что ксёндз Гербатовский по примеру учителя свою библиотеку подарил семинарской библиотеке. В 1940 году, когда советские власти вывозили из Пинска семинарскую библиотеку, в различных документах отмечалось наличие рукописного фонда и полного собрания сочинений Вольтера на французском языке. Скорее всего всё это - именно из библиотеки Зигмунта Лозинского. Бискуп был как отец для воспитанников Пинской семинарии. Он по-отечески заботился об их дальнейшей судьбе, а наиболее талантливых и способных воспитанников, а также молодых преподавателей семинарии отправлял для продолжения учёбы и написания диссертаций по богословию во всемирно известные католические учебные заведения Рима: Алексея Петрани (1900—1977), Вацлава Оношко (1899-1966), Эдварда Юневича (1894-1989), Антони Ройко и др., которые по его заданию рыскали в римских букинистических магазинах в поисках редких книг, подписывали бискупа на итальянские и ватиканские католические газеты и журналы. Например, Эдвард Юневич пишет прелату из Рима 5 июня 1929 года: «(...) поищу также «RaccoltQ», возможно, найду в каком-то другом книжном магазине» [3, л. 16]. А в следующем письме от 26 июня читаем: «Подписку за «Alma Roma» оплатил» [3, л. 29]. Бискуп постоянно высылал деньги в Рим своим агентам, чтобы они выполняли его поручения по пополнению библиотеки. Он постоянно заботился также и о семинарской библиотеке.

Зигмунт Лозинский интересовался вопросами церковной унии и восточной обрядности. Дружил со знаменитым униатским митрополитом Андреем Шеп-тицким (1865-1944), обменивался с ним книгами и рукописями. То же, возможно, происходило и с другими библиофилами.

Какова же судьба библиотеки Зигмунта Лозинского? Она полностью связана с судьбой пинской семинарской библиотеки, частью которой стала после смерти бискупа. Библиотека семинарии в 1939 году насчитывала около 42000 томов. Секретарь Пинского обкома КП(б)Б Авксентий Минченко сообщал секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону Пономаренко 15 октября 1940 года: «Центральный антирелигиозный музей прислал своего работника, которому тов. Старикович Разрешил вывезти 33 тыс. томов книг. Оставшаяся литература находится около 4 тыс. томов в городском парткабинете в неразобранном виде, 1 тыс. томов <sup>в</sup> Пинском музее и 2 тыс. в городской библиотеке» [4, с. 10]. Автор статьи лично <sup>в</sup>идел книги из библиотеки Гербатовского в Пинском музее и в Государствен- <sup>ном</sup> архиве Брестской области. Выскажем версию, что 2 тысячи книг из Пинс- <sup>кого</sup> <sup>го</sup> городской библиотеки попали вначале в Пинский архив, откуда их передали <sup>в</sup> Брестский областной архив. Отметим, что сейчас в Брестском архиве, как и

в Пинском музее, не более чем по пятьдесят КИНГ из семинарской библиотеки. Почему так мало сохранилось книг? Думается, некоторые книги были сразу уничтожены как буржуазные и антисоциалистические. Часть книг растащило население. Так, у брестского историка Александра Вабишевича была книга из библиотеки Зигмунта Лозинского: *Skarbek Fryderyk „Dzieje Ksiestwa Warszawskiego”* (Warszawa, 1880-1890), которую он подарил областной библиотеке на её семидесятилетие. Основная часть книг погибла или вывезена во время Великой Отечественной войны. Книги из Пинского городского парткабинета, на наш взгляд, попали в Национальную библиотеку Беларуси. Сколько их осталось. Трудно сказать. Книги, вывезенные в Россию, по некоторым сведениям, попали в Историческую библиотеку (Москва) [5, с. 24], библиотеку Российской академии наук (Санкт-Петербург), возможно, и в другие. Будем надеяться, что со временем судьба библиотеки Зигмунта Лозинского определится более точно.

#### **Литература:**

1. Borowski E. Wyzsze Seminarium Duchowne Diecezji Piskiej 1925-1939. Drohiczyn n/B, 2000.
2. Государственный архив Брестской области (ГАБО), ф. 2060, оп. 1, д. 51.
3. ГАБО, ф. 2346, оп. 1, д. 174.
4. Вабишчэвіч А. Так вырашаўся ў 1940 г. лёс бібліяокі Пінскай семінарыі // Кантакты і дыялогі. 2000. № 3. С. 8-11.
5. Мальдие А. Белорусские сокровища за рубежом. Минск, 2009. 207с.

## ЗМЕСТ

<i>Вабішчэвіч А. М.</i> Бібліятэкі у грамадска-культурным жыцці Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.).....	3
<i>Веремчук Л. Э.</i> Реформа образования и проблемы библиотечного обслуживания детей и подростков: из опыта работы отдела обслуживания школьников Брестской областной библиотеки им. М. Горького .....	14
<i>Глазкова Т. В.</i> Имидж библиотеки как социального института .....	19
<i>Дуброва В. П.</i> Полифункциональная модель библиотеки XXI в.....	26
<i>Ильин А. Л.</i> Епископ Зигмунт Лозинский - библиофил .....	33
<i>Ковенько Т. С.</i> Краеведческий библиографический ресурс: проблемы формирования и использования .....	37
<i>Король Л. К.</i> Информационная поддержка государственной политики на примере деятельности библиотек Брестской области.....	45
<i>Лызо О. В.</i> Библиотеки в информационном обществе .....	54
<i>Лысковец М. М.</i> Применение интернет-технологий в работе Брестской областной библиотеки: состояние и перспективы развития .....	57
<i>Мальцава Л. В.</i> Публічная бібліятэка у кантэксце сацыякультурнай прасторы рэгіёна: два стагоддзі гісторыі .....	66
<i>Пашкевич Л. С.</i> «Русский проект» Брестской областной библиотеки им. М. Горького: хроника событий .....	74
<i>Праневіч Г. М.</i> Бібліятэкі і іх роля у выхаванні навуковай і творчай эліты: гісторыя і сучаснасць .....	78
<i>Просмыцкая И. П.</i> Электронный каталог: опыт создания и перспективы Развития .....	84
<i>Пунач Г. М.</i> Раённая бібліятэчная сістэма XXI стагоддзя: погляд метадыста .....	89
<i>Рачэўскі Ст. Р.</i> Супрацоўніцтва дзвюх старэйшых бібліятэк Брэскай вобласці: традыцыі і перспектывы .....	93
<i>Семашко С. Н.</i> Городская библиотечная сеть: приоритеты развития .....	97
<i>Сарокіна І. У.</i> Магілёўская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна - буйнейшы інфармацыйны, адукацыйны і культурны цэнтр рэгіёна .....	105
<i>Стасюкевич Т. Л.</i> Новые книги по естествознанию как средство	